

ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б)Б, ЦВК і СНК БССР

№ 211 (5885) 12 верасня 1937 г., нядзеля ЦЕНА 10 КАП.

СЕННЯ У НУМАРЫ:

Перадавы артыкул: Кожнае прадпрыемства павінна стаць крэпасцю абароны.

В. І. Ленін. — Праект разалючці аб сучасным палітычным моманце, — напісаны 16(3) верасня 1917 года.

І. В. Сталін. — Супроць згод, — перадавы артыкул «Рабочего» — цэнтральнага органа РСДРП — ад 13 верасня (31 жніўня) 1917 года.

Аб самаабкладанні сельскага насельніцтва — пастава Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта і Савета Народных Камісароў Саюза ССР.

Выступленне народнага камісара замежных спраў СССР тав. М. М. Літвінава на канферэнцыі міжземнаморскіх дзяржаў.

Артыкулы:

Н. Вішнеўскі — Адзінаццаць смелых.

Патрыёты сацыялістычнай радзімы.

Адкрылася міжземнаморская канферэнцыя.

Адкрылася сесія Савета Лігі нацый.

На франтах у Іспаніі.

Васенныя дзеянні ў Кітаі.

Наведанне пракуратуры БССР.

КОЖНАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА ПАВІННА СТАЦЬ КРЭПАСЦЮ АБОРОНЫ

Месці таму назад 11 рабочых і работніц фабрыкі «Кастрычнік», а адна палову работу тухачэўскіх і убаравічэўскіх і ў кіеўскіх і ў барышчэўскіх кавальнях. Каманда на чале з тав. Кісець прайшла 620 кіламетраў у працяглых і ў праціўных умовах на маршруце Менск—Кіеў. Наход завершан. 11 актывістаў абароннай работы абмяну вяртаюцца ў Менск з вялікай перамогай. Яны праймаюць устаноўленую норму хаджэння ў праціўных умовах.

У Бабруйску ў памяшканні клуба ППХА замест правядзення масавай абароннай работы з насельніцтвам зробілі брудную ганцылярню. Некалькі разоў арганізатары клуба скардзіліся ў раённы савет Асоавіяхіма і ў гарадскі савет, але іх справядлівыя скаргі аталіліся не пачутымі.

Хіба гэта не шкодлівае практыка, калі да апошняга часу створаныя ў Менску раённы савет Асоавіяхіма пазбавілі права месь сваю базу для правядзення масавай абароннай работы? Ні ў адным горрайсавеце няма свайго піра, паміжання з нагляднымі падручнікамі па пазучанню насельніцтва прапавятраў і хімічнай абароне і т. д.

Ворагі народа з мэтай разваліць абаронную работу ў рэспубліцы пасаджалі ў арганізацыі Асоавіяхіма людзей варожых і злодзей, назольных веспі абаронную работу. Зараз у рэспубліцы праходзіць перавыбары арганізацыі Асоавіяхіма. Гэты перавыбары патрабуюць і прафесіянальна арганізаванай Беларусі павінны скарываць для таго, каб прарывіць калы людзей, прапучоных і арганізаваных Асоавіяхіма, ачысціць апарат ад людзей варожых і назольных, накіраваць у іх энтузіястаў абароннай работы.

У нашай рэспубліцы абаронная работа можа і павінна веспіна на «выдатна». Трэба рашуча перагледзець усю сістэму работы арганізацыі Асоавіяхіма і як мага хутчэй ліквідаваць вынікі шкодлівага і галіне абароннай работы. Кожны завод, кожны калгас і кожны саўгас могуць і павінны быць ператвораны ў самы бліжэйшы час у сапраўдныя крэпасці абароны магутнага Саюза ССР.

Арганізацыі Асоавіяхіма павінны прадумаць пытанне аб тым, у якім напрамку трэба развіваць абаронную работу, якім відам абароннага спорту аддаць перавагу.

У рабоце Асоавіяхіма наглядзецца захваленне індывідуальнымі дасягненнямі актывістаў і некалькі асоавіаўца на задніх масавых відах работы. Між тым, галоўная наша задча — у бліжэйшыя часы ахапіць усіх жаючых удзельнічаць у абароннай рабоце і навучыцца зааным ведам.

У развіцці асобных відаў спорту ў рэспубліцы не адувацца арганізаванага ўплыву. У выніку конны спорт, прыклад, у БССР амаль не развіўся. А між тым, жаючых адуваць гэтым відам спорту ведаюць кожнае сельскае. Става ў рэспубліцы развівацца стралковы спорт. У невадаляных становішчах знаходзіцца матэрыяльная база стралковага спорту. Нават стаціна рэспублікі — Менск не мае дастаткова колькасці піраў. Яшчэ горш абстаіць справа ў раёнах рэспублікі.

Не задалае патрабаванням і размах работы ў галіне авалодання тэхнічнай арміі. На невадаляных прычынах спорт слава ў нас развіў аўтамобільны спорт.

Абаронная работа шматгранна, яна патрабуе ініцыятывы і творчасці. Арганізацыі Асоавіяхіма павінны надтрымліваць і заахочваць зарывную выліку і ініцыятыву. Толькі ў гэтым выпадку абаронная работа будзе той размах, які яна павінна месь у нашай рэспубліцы.

На кіруючую работу ў арганізацыі Асоавіяхіма зараз ідуць новыя людзі — актывісты абароннай работы. Даламагы энтузіястам абароннай работы рашуча перадаваць і палепшыць работу арганізацыі Асоавіяхіма зноў даверу — багавая задча партыйных, комсомольскіх і прафсаюзна арганізацыяў.

Умававанне абароннай работы — кроўны абавязак кожнага грамадзяніна нашай радзімы. Ператворым кожную фабрыку, завод, калгас і саўгас у крэпасць абароны СССР!

У Лепельскім раёне ворагі народа пазбавілі райсавет Асоавіяхіма паміжання і зброі для правядзення дапрываўнай надрыхтоўкі моладзі. Яны адлі вучыцца ў вайсковых частках.

Я. КОЛАС

Абнаглеў без меры дуча,
Точча ўсе законы:
Лежа гэта тноу куча
У Наполеоны!
Лазар ліпавы, спыніся
У сваім разгневе;
Псеўда-пазараўскіх місій
Хопіць на сягоння.
Годзі сядзе прагавіта
Шкодную зараду!
Ці не час пазваць бандыта
Да суда, адказа?

ПАСТАЯННАЯ ВЫТВОРЧАЯ ПРАКТЫКА КІРУЮЧЫХ МЯСЦОВЫХ ГАЗЕТНЫХ РАБОТНІКАУ ПРЫ „ПРАВДЕ“

З 15 жніўня 1937 года, па рашэнню ЦК ВКП(б), пры «Правде» арганізавана пастаянная вытворчая практыка кіруючых газетных работнікаў краёвых, абласных і раённых газет (замеснікі рэдактароў, загадчыкі аддзелаў краёвых і абласных газет, рэдактары і намеснікі рэдактароў раённых газет).

Тэрмін практыкі — двухмесячны. Усяго на працягу года вытворчую практыку пройдучы 250—300 чалавек.

Масовыя партыйныя арганізацыі (ПК) напкампартыі, крайкомы і абкомы павінны даць газетным работнікам на практыку ў «Правду» па развэртыні аддзела друку і выдвешаў ЦК ВКП(б). (БЕТА).

ШЫРЭЙ РАЗГОРТВАЦЬ ПЕРАДКАСТРЫЧНІЦКАЕ СПАБОРНІЦТВА! АДКАЗ СПРАВАМ

З вялікім энтузіязмам рабочыя менскага завода «Ударнік» адгукнуліся на прапачную ініцыятыву стаханавскага руху ў прамысловасці БССР аб арганізацыі пракастрычнкікага сацыялістычнага саборніцтва. Яны ўзялі на сябе абавязальства да 5 лістапада выканаць 11-месячную вытворчую праграму завода і на адзін месяц раней галавую праграму.

Узятыя пракастрычнкіка абавязальствы стаханавцы і ударнікі ўжо замацоўваюць канкрэтнымі справамі. З 1 па 11 верасня на заводзе праведзен стаханавскі дзень і стаханавская трохдзенька. Асабліва добрыя паказальнікі работы далі рабочыя першага слясарна-зборачнага пэха. Шліфавальнік т. Клячко, які раней даваў малую выпрацоўку, выканаў сваю норму на 285 проц., зборчык тав. Палзерачоў даў 221 проц. нормы. Наперадзе таксама ідуць стаханавцы т. Ганчароў, які выконвае сваю норму на 268 проц., гіршчык — дапрываўнік т. Вабура, які выконвае сваю норму на 230 проц., рыцэжнік Манкевіч — на 210 проц.

Выдатныя паказальнікі даюць і стаханавцы другога слясарна-зборачнага пэха. Слесары тт. Расолька, Каліна, Дземіновіч свае нормы выконваюць ад 200—208—210 проц. Сварачышчы т. Шаршнёва выконвае норму на 270 проц.

Рэкорд у гэтым паху ўстанавіў стаханавец комсамолец т. Робен. Ён сваю норму выканаў на 364 проц.

Узятыя стаханавцамі перадаючы свой вопыт некаваліфікаваным і новым рабочым. Стаханавец-рыцэжнік т. Сіпанавіч за кароткі час вывёў вучня т. Скуратовіча ў рады стаханавцаў, а вучня тт. Ахрэмчыка, Дзерга, Янчэўскага падатнуў да ўроўню ударнікаў.

У выніку бліскучай работы стаханавцаў пэха завода штодзённа пачалі значна перавыконваць свой план. 9 верасня, напрыклад, штампавочны пах свой план выканаў на 170 процантаў, слясарна-зборачны — на 155 проц., а яго малярнае аддзяленне — на 197 проц., ліцейны — на 139,7 проц.



Тав. Малеў — стаханавец 1-га цэха менскай швейнай фабрыкі «Кастрычнік» — ады новыя сваю норму, на 200 проц. Фото С. Грыша.

ПЕРАДАВІКІ СПАБОРНІЦТВА

Лепшыя стаханавцы менскай швейнай фабрыкі індывідуальных заказаў «КМ», уключыўшыся ў пракастрычнкікае саборніцтва, ужо дабіліся першых поспехаў у рабоце. Так, у жніўні месяцы змена па паштэйцы жаночай вопраткі (пачальнік т. Волгэр) свой вытворчы план штодзённа ў сярэднім выконвала на 85 проц. А з 1 па 11 верасня змена стала значна лепш працаваць і свой план выконвае на 120 проц., а ў асобны дні на 130 проц.

Раней брыгада майстра т. Ліневіч свой план выконвала на 95 проц., зараз выконвае на 132 проц. Таксама ідуць наперадзе брыгады майстроў т. Шніцера і т. Мар-

кавіцкага. Першая выконвае свой план па 124 проц., другая — на 154.

У змене па паштэйцы мужчынскай вопраткі наперадзе ідуць брыгады майстроў тт. Краснер выконвае свой план на 147 проц., Дукар — на 140 проц., Аксельрод — на 138 проц., Нізак — на 131 проц.

Але энтузіям рабочых і работніц фабрыкі не ўзначалець кіраўнікі фабрыкі (дырэктар т. Нейман, сакратар парткома т. Рубінштэйн, выконваючы абавязкі старшын фабрыка т. Карачун). Да гэтага часу рад брыгад прастаівае без работы. Штодзённа ўчыту выпрацоўкі рабочымі няма.

ЗАВОДСКІ ЗЛЁТ СТАХАНАВЦАУ

9 верасня на менскай металчыным заводзе адбыўся злет стаханавцаў, прысвечаны абмеркаванню пэша і ініцыятыў-стаханавцаў і паставе бюро ЦК ВКП(б) аб пракастрычнкіка саборніцтва. Стаханавцы і рабочыя ўказвалі на шматлікія недахопы і тормазы ў рабоце. Многія з выстунаючых тут-жа ўзялі на сябе канкрэтыя абавязальствы — навучыць стаханавскім метадом работы двух-трох таварышоў.

Лепшыя стаханавцы завода Авадоўскі выконвае сваю норму на 253 проц., Дрэйпер — 218 проц., Дземіновіч — 203 проц. Па іх прыкладу павышаюць выпрацоўку і іншыя стаханавцы.

Рабочы калектывы завода абавязаліся ўзяць прадукцыйнасць працы да 20-га гадзіння Кастрычніка ў сярэднім на заводзе на 115—120 проц. супроць пэша.

У ХВАСЦЕ РАБОЧАГА КАЛЕКТЫВА

«Звязда» ўжо пісала, што кіраўнікі менскай фабрыкі імя Кагановіча не ўзначалілі творчы ўздым перадавых рабочых, які рыхтуець большымі сустрэчы. XX гадзіння Кастрычніка «рэвалюцыя». Але і да гэтага часу становішча не змянілася. Тут толькі збіраюцца абмеркаваць пэша і ініцыятыў-стаханавцаў аб арганізацыі пракастрычнкіка саборніцтва. Нічога не робяць кіраўнікі фабрыкі і па стварэнню ўмоў у рабоце стаханавцаў.

Рыхтуючыся да 20-га гадзіння Кастрычніка, я рашыў значна павысіць прадукцыйнасць і якасць сваёй работы, — гаворыць новы стаханавец швейнага пэха т. Гарбукоў Сяргей.

Тав. Гарбукоў, прапучоных разам з лепшым стаханавцам т. Ледарам пераняў яго вопыт, уступіў з ім у сацыялістычнае саборніцтва і зараз апапоўнае 800 і больш пар загатовак, замест нормы 535. Тт. Гарбукоў і Ледар уважлі ўзорна сфрылаўна з працэсам паштэйкі верхняга рамушкі. Раней-жа на гэтым працэсе сталі 3 чалавекі.

У зоры стаханавскай работы паказваюць браты Скабло. Скабло Г. норму выконвае на 150 проц., Скабло З. — на 140 проц. Стаханавцы тт. Яскін, Жаўроў, Фельман выконваюць свае нормы на 130—140 проц. Стаханавцы закрыйнага пэха за перша паштэйку заахочвалі верхняга скуртара на суму ў 64 тыс. рублёў.

Кіраўнікі-ж фабрыкі аказаліся ў хвасце рабочага калектыва.

В. АСТРОЎСКІ,
М. ПАНКРОВІЧ.

ПРОФСАЮЗЫ ўСЁ ЯШЧЭ РАСКАЧВАЮЦЦА

На адбыўшыся за апошнія два месяцы ўсебеларускіх з'ездах прафсаюзаў «стаханавцы, ударнікі рэзка крытыкавалі работу фабзаўмискомсаў і цэнтральных праўдэнцаў за дрэннае кіраўніцтва стаханавскім рухам і адсутнасць клопатаў аб далейшым росце стаханавцаў, павышэнні іх прадукцыйнасці працы.

У прынятай паставе і рэзалюцыях было ўнесена шмат прапановаў па хутчэйшай ліквідацыі ўсіх тормазаў, якія перашкаджаюць у развіцці гэтага выдатнага руху.

З'езд скончыўся, і ў апаратах рату цэнтральных праўдэнцаў саюзаў жаўдце надаліко па-старому.

Анулікаванае 30 верасня ў «Звяздзе» пісьмо стаханавцаў-ініцыятараў арганізацыі пракастрычнкіка саборніцтва — зусім не закрыйна многія цэнтральныя праўдэнцы. Некаторыя з іх пават і не читалі пісьма.

Амаль нічога не зроблена і ў ЦК саюза фанерна-запавяваў прамысловасці, які мае больш мацымасцей, чым які-небудзь другі саюз. Старшыня ЦК саюза тав. Шлішчэў тлумачыць гэта тым, што яны ліквідуць ашчэ «звесты» з'езда прафсаюзаў, які скончыўся 4 дні таму назад. Тут нават ніякай інфармацыі з месь няма аб пракастрычнкіка саборніцтва.

У ЦК саюза комунальна-жылдэлага будаўніцтва паставою бюро ЦК абмярковавалі на прэзыліум, і рашылі паслаць па месцы ўказанне. Зноў паперкі. Жывога кіраўніцтва няма. Стаханавцы і рабочыя не бачалі ў сабе прафсаюзнае кіраўніцтва. Сё-то зроблена ў ЦК саюза абутнікаў.

Тав. Берковіч (старшыня) праводзіць паразы стаханавцаў па прадпрыемствах (фабрыка індывідуальнага пашыву, імя Тэльмана). На некаторых прадпрыемствах разворывацца масавае індывідуальнае саборніцтва.

Калектывы абутковай фабрыкі «Праца» (Гомель) абавязаліся скончыць галавую вытворчую праграму за Кастрычнікскі свят, эканоміць 200.000 рублёў і дадаткова ітча 5.000 пар абутку, сабраць 160 рамянаў-апаратных прапановаў.

Аднак, ітча нічога не чулі па вібесці прадпрыемствах. Менска — фабрыка імя Кагановіча пашываў у хвасце. Тут яна сабаўна ініцыятыва стаханавцаў. Штодзённа ў друку вышчюнацца дзясці прыкладаў вытворчага энтузіязма, які ахапіў прадпрыемствы рэспублікі. Стаханавцы адказваюць на заахч свай таварышоў новымі вытворчымі рэкордамі.

Але-ж многія прафсаюзна арганізацыі, якія павінны ўзначаліць гэты ўздым і штодзённа кваліфікаваць аб стаханавцаў, сталі ітча ў бакі. Пара зразвель прафсаюзнае кіраўніцтва, што стаханавцы рух гэта — кроўная справа прафсаюзаў і яны ніяк не могуць ад гэтага ўхіліцца.

І. Т.

СХОД КОМСАМОЛЬСКАГА АКТЫВА гор. МЕНСКА

Учора скончыўся сход комсомольскага актыва гор. Менска разам з сакратарамі раённых, гарадскіх і адрывовых камітэтаў ЛКСМБ.

Актывы заслухалі і абмеркавалі даклад выконваючага абавязкі сакратара ЦК ЛКСМБ тав. Благіна аб выніках ІV пленума ЦК ЛКСМБ і ІV пленума ЦК ЛКСМБ.

У спрэчках па дакладу выступіла 28 чалавек. Улічваючы вялікую колькасць жаючых выступіць на сходзе (з запісаўшыся аталіся 45 чал., якія не атрымаці слова), актыві дараўчы ЦК ЛКСМБ сымлава ў бліжэйшы час сходзі комсомольскага актыва па горрайакомах у Менску і раённых і гарадскіх сходзі актыва па іншых гарадах і раёнах Беларусі.

З вялікай прамавай на сходзе выступіў сустрэты ападысментамі выконваючы абавязкі першага сакратара ЦК КП(б)В тав. Волкаў. У сваёй прамаве тав. Волкаў адзначыў зусім нізкі папучыты ўзровень многіх выступленняў на актыве. Тав. Волкаў расказаў актыву аб полых метадом дыверсіна-шкодлівак работы заахчых ворагаў народа, трапніска-бу-

харыяскіх шпінаў фашызма, арудаўшых на тэрыторыі Савенкай Беларусі. Прамова тав. Волкава неаднараза перарывалася апалысментамі актыва.

Заключная частка прамавы, у якой тав. Волкаў спыніўся на ролі ЦК ВКП(б) і таварыша Сталіна ў справе выкраскі ворагаў народа і аб той веаізарнай дапамозе, якую аказвае ЦК ВКП(б) і асабіста таварыш Сталін беларусаму народу, выклікала бурю апалысментуў, перайшоўшых у авалію ў гонар таварыша Сталіна. Актыві сточылі вітаў любімага правадрая народаў, лепшага друга савенкай моладзі таварыша Сталіна.

Выступіўшая ў спрэчках сакратар ЦК ВКП(б) т. Нікіна расказала актыву аб метадом работы дзейшых ворагаў народу ў комсомале. Яна прывяла таксама рад пісьвейшых прыкладаў веаізарнай увагі вялікага Сталіна да работы комсомала і яго ролі ў выкрасці метадом дыверсіна-шкодлівак работы ворагаў у комсомале.

Тав. Нікіна расказала, як адзін радыком комсомалец Шейхман дапамог выкрасці

ворагаў народа, арудаўшых у камітэце па справе фізкультуры і спорту пры ЦК ВКП(б) і ЦК ЛКСМБ.

Сход актыва зывеў з членаў прэзідыума сходу былага сакратара менскага ЦК ЛКСМБ, як прамога стаўленіка і саудзельніка ворагаў народа, арудаўшых у Беларусі.

Справа заступнікаў гэтага ворага Чарненка і Мішкіна будзе асобна разгледжана на бюро ЦК ЛКСМБ. Яны разам з іншымі ворагамі паставілі свайго чалавекана на пленуме гаркома ад крытыкі комсомольскага актыва заахчых абаронам быў Чарненка, які сам не ўчынае дзвері. Брат яго ітча ў гэты грамадзянскай ваіны быў у баянчыкай арміі Шкучо. Сам Чарненка меў комсомольскае спяганне — вымову за прымырэнства з душакамі і прамамі апаручніцтва ў 1929 додзе. Прапучоных ў аддзеле кіруючых комсомольскіх арганізаў ЦК ВКП(б), дапусціў вялікую заахчанаць комсомольскіх арганізаў ворагамі народа. Надажджаў у гэты час ватары п'яні разам з ворагамі

народа. Усё гэта было вядома бюро ЦК ЛКСМБ. Трэба толькі здзіўляцца, чаму Чарненка ітча і п'янер прапуче ў ЦК і «кіруе» падборам комсомольскіх кіруючых кадраў.

Перадана па разгалі бюро ЦК і справа аб работніцы ЦК ЛКСМБ Хабаравай і сакратара Сталінскага райкома ЛКСМБ Лебедзеве, які з'яўляўся прамоў зброй і ружках ворагаў народа.

Амаль усё выступлючыя ў спрэчках гаварылі, што ЦК ЛКСМБ пасля свайго пленума, пасля якога прайшоў ўжо 25 лістапада, не перабудаваў сваёй работы. У аддзелах ЦК па-старыніш пашуе бюракратызм і адарванасць ад масы комсомольскага актыва. Актыві рашуча патрабаваў ад ЦК карыснай перабудовы ўсіх сістэмаў сваёй работы.

У прынятай аднагалосна рэзалюцыі комсомольскі актыв абавязваецца ітча мацней арганізаваць вакоці ЦК ВКП(б), вакол роллага, любімага Сталіна і вытпач усіх ворагаў і іх прыспічыкаў з ратаў лешыскага комсомала.

АБ САМААБКЛАДАННІ СЕЛЬСКАГА НАСЕЛЬНІЦТВА

Пастанова Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта і Савета Народных Камісараў Саюза ССР

Цэнтральны Выканаўчы Камітэт і Савет Народных Камісараў Саюза ССР пастановілі:

У адпаведнасці з арт. 4 пастановы ЦВК і СНК СССР ад 21 сакавіка 1937 года «Аб вызваленні сельскіх саветаў ад абавязку па вылічэнні і спажыванні грашовых падаўкаў, страхавых плацяжоў і натуральных паставак» (З. 3. СССР 1937 г. № 22 стар. 85), устанавіць наступны парадак правядзення самаабкладання:

1. Самаабкладанне можа праводзіцца ў сельскіх мясцовасцях і лясных пасадках па пастанове, прынятай большасцю галасоў агульнага схода грамадзян данага населення ці некалькіх населенняў, якія ўваходзяць у даны сельскі савет.

Самаабкладанне не праводзіцца ў рабочых пасадках, размешчаных на тэрыторыі прадпрыемстваў, саўгасаў, прэцкаў і т. д.

Самаабкладанне праводзіць сельскі савет. Не пазней чым за 10 дзён сельскі савет абавязан паведаміць грамадзян аб дні агульнага схода, на якім будзе разглядацца пытанне аб правядзенні самаабкладання.

На агульным сходзе, на якім вырашаецца пытанне аб самаабкладанні, павінна прысутнічаць большасць грамадзян данага населення (групы населення ці часткі вылікага селя), маючы права па Канстытуцыі выбіраць у Саветы.

2. Сродкі, сабраныя шляхам самаабкладання, не ўключаюцца ў бюджэт сельскага савета, а расходуюцца сельскімі саветамі звыш яго бюджэта на правядзенне і рамонт дарог, на пабудову і рамонт школ, мастоў, калодзежаў, грамадскіх лясняў, на рамонт бальніц, хат-чытальні і іншых культурных устаноў.

Адначасова з прыняццем пастановы аб правядзенні самаабкладання агульным сходам грамадзян устанавіцца, на якія пэўныя і ў якіх размерах павінны быць асцярожаныя сродкі самаабкладання. Капітальныя расходы павінны быць абмежаваныя і падлягаць асабліваму нагляду сельскага савета.

3. Забараніць абласным (краевым) і раённым выканаўчым камітэтам зымаль сродкі, сабраныя шляхам самаабкладання.

4. У выпадку, калі суседнія сельскія саветы пачынаюць неабходныя для кожнага з іх работы, павінны быць абмежаваныя сродкі на самаабкладанне суседняга сельскага савета.

5. Сродкі самаабкладання, не скарыстаныя ў бягучым годзе, астаюцца на рахунках сельскіх саветаў і могуць быць скарыстаны імі ў наступным годзе.

6. Агульны сходы грамадзян па дэкларацыі сельскага савета зачыняюцца:

а) размовы ўаносаў па самаабкладанню для асобных гаспадарак у межах, прадурэжжаных данай пастановай;

б) тэрміны ўплаты самаабкладання.

Пойнае ці частковае вызваленне асобных гаспадарак і грамадзян ад ўплаты ўаносаў па самаабкладанню можа рабіцца толькі агульным сходам па дэкларацыі сельскага савета.

7. Уаносы па самаабкладанню могуць устанавіцца агульным сходам грамадзян не звыш наступных графічных размероў:

а) для гаспадарак калгасніцкай і пастаянна пражываючых у сельскіх мясцовасцях рабочых, служачых, кааператываў саматужніцкай і рамесніцкай — не больш 20 рублёў;

б) для аднаасобных селянскіх гаспадарак, не маючых паловага пасеву і рабочай жывёлы, а таксама для гаспадарак не кааператываў саматужніцкай і рамесніцкай, якія не выданы сельскай гаспадарцы і іншых грамадзян, якія маюць працоўныя даходы не на найму — не больш 40 рублёў.

в) для аднаасобных селянскіх гаспадарак, якія маюць паловага пасеву і рабочай жывёлы, а таксама для гаспадарак не кааператываў саматужніцкай і рамесніцкай, якія маюць працоўныя даходы не на найму — не больш 75 рублёў;

г) для аднаасобных селянскіх гаспадарак, якія маюць працоўныя даходы (даходы ад свінні, прадавы, ад найму рабочай сілы), у тым ліку і культурных гаспадарак, а таксама асоб, якія не выданы сельскай гаспадарцы і маюць працоўныя даходы, абкладаюцца падаходным падаткам па трэцій катэгорыі, у размеры 150 рублёў.

На кожнаму сельскаму савету ці паселішчу ўстанавіцца адпаведна пэўны парадак для ўсіх гаспадарак калгасніцкай, рабочых, служачых, кааператываў саматужніцкай і рамесніцкай.

Агульны сходы грамадзян павінны ва ўсіх выпадках устанавіць пэўны парадак для аднаасобных гаспадарак, не менш чым на 25 проц. вышэй стаўкі самаабкладання, устанавленай агульным сходам для гаспадарак калгасніцкай, рабочых, служачых, кааператываў саматужніцкай і рамесніцкай.

8. Пастанова агульнага схода грамадзян аб правядзенні самаабкладання прадстаўляецца сельскімі саветамі на разгляд раёнага выканаўчага камітэта не пазней 25 верасня.

Пастанова агульнага схода аб правядзенні самаабкладання лічыцца ўступіўшай у сілу праз 5 дзён пасля яго вынясення, калі ў гэты тэрмін яна не будзе аспрэчана раённым выканаўчым камітэтам.

Раёны выканаўчы камітэт можа аспрэчваць ранейшае агульнае схода грамадзян аб правядзенні самаабкладання толькі ў тым выпадку, калі гэтым раённем паўшапа данага пастанова.

9. Пастанова агульнага схода грамадзян аб правядзенні самаабкладання, прынятая ў парадак, прадурэжжаным дзённым законам, з'яўляецца абавязковай для ўсіх грамадзян данага населення ці групы населення, якія ўваходзяць у сельскі савет.

10. Уплата ўаносаў па самаабкладанню праводзіцца грамадзямі ў сельскі савет у тэрміны, устанавленыя агульным сходам, але не пазней чым 1 снежня адпаведнага года.

Сумы самаабкладання, не ўключаныя ў устанавлены тэрміны, спажываюцца сельскімі саветамі ў судовай парадку.

11. Скаргі на няправільнае вылічэнне самаабкладання павінны ў сельскі савет у дзесяцідзёны тэрмін са дня ўручэння паведамлення аб належным плацежы.

Сельскі савет абавязан разглядаць скаргі ў пяцідзёны тэрмін.

Раённы сельскага савета можа быць абскаржаны ў дзесяцідзёны тэрмін у раёны выканаўчы камітэт, раённе якое з'яўляецца вышэйшым.

12. Сельскі савет абавязан адчытвацца перад агульным сходам грамадзян аб скарыстанні сродкаў самаабкладання. Кантроль за наступленнем сум самаабкладання, адпаведнасці з пастановай агульнага схода грамадзян, а таксама дакументальнае рэвізія правільнасці расходвання гэтых сродкаў ажыццяўляюцца сельскімі рэвізійнымі камітэтамі.

На раёны выканаўчы камітэт ускладаецца глядаць і кантраляваць за тым, каб самаабкладанне праводзілася ў адпаведнасці з данай пастановай.

13. Пастановы ЦВК і СНК СССР ад 31 мая 1934 года, ад 31 мая 1935 года і ад 20 ліпеня 1936 года «Аб самаабкладанні сельскага насельніцтва» (З. 3. СССР 1934 г. № 30, стар. 232; 1935 г. № 30, стар. 233 і 233; 1936 г. № 40, стар. 341) — скасаваны.


Старшыня Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта СССР

М. КАЛІНІН.

Старшыня Савета Народных Камісараў СССР В. МОЛАТАЎ

Сакартат Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта СССР А. ГОРКІН.

Москва, Крамль. 11 верасня 1937 г.



Працоўныя Саветы Беларусаў выучваюць «Палажэнне аб выбарах у Вархоўны Савет СССР». НА ЗДЫМКУ: вартуны сада калгаса «Тружнік», Віцебскага раёна, браты (злева) Лядышоў Я. І. — 82 гады і Лядышоў А. І. — 57 год выучваюць артыкул тав. Ілініна «Палажэнне аб выбарах у Вархоўны Савет СССР і задачы Савета».

РАКА АРЭСА МОЖА БЫЦЬ СУДАХОДНАЙ

Пры мейсранічным рэгуляванні ракі Арэсы на ёй створаны зусім малыхаўчкія ўмывы для судакходства малыхаўчыха флота.

Патрыбы ў абслугоўванні водным транспартам новаствораных гаспадарак на мейсраных масівах басейна гэтай ракі велізарныя.

Прычэпныя калгасы маглі б вылічыць пэўны грузавы і поўнаводны перыяды — вясной і восенню — (акрамя ў самае безадарожжа на гравійных дарожках) перавозіць па рапе. Гэта разгрузаваў аўтаарэжны транспарт, асабліва гужавы калгасны транспарт, а таксама даючы выліку эканомію сродкаў у гэтых гаспадарках.

Агульны размер толькі вывазных (се-на, хлеб, бульба і інш.) і ўвозных (мінеральныя ўгнаенні, гаручыя і інш.) грузаў па прычэпных к рапе Арэсе гаспадарках склаўся бы не менш дзевяці тысяч тон у агульным.

У сучасны момант калгасы Любаньшчыны атрачваюць вылікі сродкі на перавозкі аўтаарэжам сваёй прадукцыі да чыгуны на адлегласці 35—40 кілометраў у той час, як многія з іх знаходзяцца на самага берага ракі Арэсы, што дае ім магчымасць накіроўваць грузы да чыгуны вольным шляхам. Гэта значна-б эканомію сродкі, бо аўтаарэжы дасць абыходзіць звыш 100 руб. з тоны (разам з падаружжам).

За адзін толькі сезон хлебазачы за трыццаць на транспартную склазае да 400 тысяч рублёў.

На жаль, гэтыя не ўлічваюць і раённыя, ні акруговыя арганізацыі Службай акругі і нічога не робяць для арганізацыі вольных перавозак на гатовыя да судакходства ракі.

Ворагі народа, якія сядзелі ў Наркамзе, Дняпра-Дзвінскай парохавні і Беларускае асваенне ракі Арэсы і развіццё на ёй гаспадарчых калгаснага флота. Усім берагам арганізацыя перавозкі грузаў па рапе замест чыгуны (пры стыхіі ў даным выпадку створанага воднага шляху з чыгунай), яны пастараліся.

На жаль, гэтыя не ўлічваюць і раённыя, ні акруговыя арганізацыі Службай акругі і нічога не робяць для арганізацыі вольных перавозак на гатовыя да судакходства ракі.

Ворагі народа, якія сядзелі ў Наркамзе, Дняпра-Дзвінскай парохавні і Беларускае асваенне ракі Арэсы і развіццё на ёй гаспадарчых калгаснага флота. Усім берагам арганізацыя перавозкі грузаў па рапе замест чыгуны (пры стыхіі ў даным выпадку створанага воднага шляху з чыгунай), яны пастараліся.

На жаль, гэтыя не ўлічваюць і раённыя, ні акруговыя арганізацыі Службай акругі і нічога не робяць для арганізацыі вольных перавозак на гатовыя да судакходства ракі.

Ворагі народа, якія сядзелі ў Наркамзе, Дняпра-Дзвінскай парохавні і Беларускае асваенне ракі Арэсы і развіццё на ёй гаспадарчых калгаснага флота. Усім берагам арганізацыя перавозкі грузаў па рапе замест чыгуны (пры стыхіі ў даным выпадку створанага воднага шляху з чыгунай), яны пастараліся.

На жаль, гэтыя не ўлічваюць і раённыя, ні акруговыя арганізацыі Службай акругі і нічога не робяць для арганізацыі вольных перавозак на гатовыя да судакходства ракі.

Ворагі народа, якія сядзелі ў Наркамзе, Дняпра-Дзвінскай парохавні і Беларускае асваенне ракі Арэсы і развіццё на ёй гаспадарчых калгаснага флота. Усім берагам арганізацыя перавозкі грузаў па рапе замест чыгуны (пры стыхіі ў даным выпадку створанага воднага шляху з чыгунай), яны пастараліся.

На жаль, гэтыя не ўлічваюць і раённыя, ні акруговыя арганізацыі Службай акругі і нічога не робяць для арганізацыі вольных перавозак на гатовыя да судакходства ракі.

Ворагі народа, якія сядзелі ў Наркамзе, Дняпра-Дзвінскай парохавні і Беларускае асваенне ракі Арэсы і развіццё на ёй гаспадарчых калгаснага флота. Усім берагам арганізацыя перавозкі грузаў па рапе замест чыгуны (пры стыхіі ў даным выпадку створанага воднага шляху з чыгунай), яны пастараліся.

На жаль, гэтыя не ўлічваюць і раённыя, ні акруговыя арганізацыі Службай акругі і нічога не робяць для арганізацыі вольных перавозак на гатовыя да судакходства ракі.

Ворагі народа, якія сядзелі ў Наркамзе, Дняпра-Дзвінскай парохавні і Беларускае асваенне ракі Арэсы і развіццё на ёй гаспадарчых калгаснага флота. Усім берагам арганізацыя перавозкі грузаў па рапе замест чыгуны (пры стыхіі ў даным выпадку створанага воднага шляху з чыгунай), яны пастараліся.

На жаль, гэтыя не ўлічваюць і раённыя, ні акруговыя арганізацыі Службай акругі і нічога не робяць для арганізацыі вольных перавозак на гатовыя да судакходства ракі.

Ворагі народа, якія сядзелі ў Наркамзе, Дняпра-Дзвінскай парохавні і Беларускае асваенне ракі Арэсы і развіццё на ёй гаспадарчых калгаснага флота. Усім берагам арганізацыя перавозкі грузаў па рапе замест чыгуны (пры стыхіі ў даным выпадку створанага воднага шляху з чыгунай), яны пастараліся.

На жаль, гэтыя не ўлічваюць і раённыя, ні акруговыя арганізацыі Службай акругі і нічога не робяць для арганізацыі вольных перавозак на гатовыя да судакходства ракі.

Ворагі народа, якія сядзелі ў Наркамзе, Дняпра-Дзвінскай парохавні і Беларускае асваенне ракі Арэсы і развіццё на ёй гаспадарчых калгаснага флота. Усім берагам арганізацыя перавозкі грузаў па рапе замест чыгуны (пры стыхіі ў даным выпадку створанага воднага шляху з чыгунай), яны пастараліся.

На жаль, гэтыя не ўлічваюць і раённыя, ні акруговыя арганізацыі Службай акругі і нічога не робяць для арганізацыі вольных перавозак на гатовыя да судакходства ракі.

Ворагі народа, якія сядзелі ў Наркамзе, Дняпра-Дзвінскай парохавні і Беларускае асваенне ракі Арэсы і развіццё на ёй гаспадарчых калгаснага флота. Усім берагам арганізацыя перавозкі грузаў па рапе замест чыгуны (пры стыхіі ў даным выпадку створанага воднага шляху з чыгунай), яны пастараліся.

На жаль, гэтыя не ўлічваюць і раённыя, ні акруговыя арганізацыі Службай акругі і нічога не робяць для арганізацыі вольных перавозак на гатовыя да судакходства ракі.

Ворагі народа, якія сядзелі ў Наркамзе, Дняпра-Дзвінскай парохавні і Беларускае асваенне ракі Арэсы і развіццё на ёй гаспадарчых калгаснага флота. Усім берагам арганізацыя перавозкі грузаў па рапе замест чыгуны (пры стыхіі ў даным выпадку створанага воднага шляху з чыгунай), яны пастараліся.

На жаль, гэтыя не ўлічваюць і раённыя, ні акруговыя арганізацыі Службай акругі і нічога не робяць для арганізацыі вольных перавозак на гатовыя да судакходства ракі.

Ворагі народа, якія сядзелі ў Наркамзе, Дняпра-Дзвінскай парохавні і Беларускае асваенне ракі Арэсы і развіццё на ёй гаспадарчых калгаснага флота. Усім берагам арганізацыя перавозкі грузаў па рапе замест чыгуны (пры стыхіі ў даным выпадку створанага воднага шляху з чыгунай), яны пастараліся.

ВЫСТУПЛЕННЕ ТАВ. ЛІТВІНАВА НА МІЖЗЕМНАМОРСКОЙ КАНФЕРЭНЦЫІ У МІОНЕ

ЖЭНЕВА, 11 верасня. (БЕЛТА). Учора на першым пасяджэнні міжземнаморскай канферэнцыі народны камісар замежных спраў СССР тав. Літвінаў выступіў з наступнай прамовай:

«З адкажу савецкага ўрада на англа-французскае запрашэнне зусім ясна, у якой меры ён лічыць спыненне данай канферэнцыі свечасасым і мэтазгодным. Такая габонная з'ява, як піратства ў акрыжыях моры, арганізуецца не па прыкладу даўно прайшоўшых выкоў адасельнымі злучэннямі асобамі і бандамі ці мажэжнікамі, а як ёсць усе паставы свярджаць, урадам сурапейскай дзяржавы, не магла не прыняць міжнароднай увагі і стаць неадкладна аб'ектам міжнароднага абмеркавання, будзь то на спецыяльна скліканай для гэтага канферэнцыі ці існуючай міжнароднай арганізацыі.

Савецкі ўрад вітае гэту канферэнцыю не толькі таму, што яна ўласна габонная з'ява суны стаяў ўжо афрэм безпрэцэдэнтнага піратства, і не таму, што Савецкі Саюз амываецца водамі, якія непасрэдна зліваюцца з Міжземным морам, якое звязвае ак савецкія порты з павольнымі светам, так і савецкія порты паміж сабой, але і таму, што Савецкі Саюз, як буйнейшая дзяржава, усветамлючы свае правы і абавязкі, зацікаўлен у захаванні міжнароднага парадку і міру і ў барацьбе супроць усіх відаў агрэсіі і міжнароднага свавольства.

Выступваючы паслядоўным абарончай ініцыятыўнай беспаспэсі, савецкі ўрад не мог не аглянуцца на звыш на калектыўнай арганізацыі беспаспэсі для мірнага судакходства на вольных шляхах і ў асаблівасці на такой важнай міжнароднай воднай артырыі, як Міжземнае мора.

У ўважэнні, што такія-ж адносіны да гэтай канферэнцыі астагні прадстаўленых на ёй дзяржаў, габонны флот якіх або павяртаецца, або рызыкуе палегчыцца надалу аб'явіўшыся ў Міжземным моры піратаў. Абараняючы і ўмацоўваючы міжнародны парадок мерамі, якія могуць быць тут выпрапананы, узаемны канферэнцыі абаронцы і іх агульнае інтарэсы.

Улічваючы ад узаемна ў такой канферэнцыі могуць толькі тыя дзяржавы, якія маюць свой габонны флот і карыстаючыся Міжземным морам, лічыць сабе гарантаванымі ад піратства, або таму, што яны імі-ж арганізуюцца і з'яўляюцца аб'явіўшы іх паліцэйскай паліцыяй, або з прычыны сваёй ітэрыяльнай блізкасці з піратамі і магчыма і з імі сталкавацца. Толькі такія дзяржавы могуць быць зацікаўлены ў тэрэдырацыі і сабаванні канферэнцыі аднаўленнем ва ўдзеле ці іншымі спосабамі.

Я дазваляю сабе выказаць жаль па паводу адсутнасці адной, бліспрэчна міжземнаморскай, дзяржавы, урад якой прызнаў усім прадстаўленым тут дзяржавамі, якая больш за ўсіх пярэірае ад піратства і супроць якой гэта піратства ў першую чаргу накіравана, а імяна, Іспанская рэспубліка. І думам, што лічы не пазна гэты праблема запоўніць.

Ад гэтага толькі выйграе ў сваім значэнні ініцыятыва склікання канферэнцыі і аўтарытэт самой канферэнцыі.

Факты піратства не могуць быць абмежаваны. Пучыны Міжземнага мора дагледжаны ажно габонны судно за другім. Гінуць велізарныя багачы, гінуць дзяржавы жыцці. Даспадна ўстанавлена чалавечы ў гэтых выпадках паловных дадак з зафарбаванымі назвамі, са схаванымі.

Улічваючы ад узаемна ў такой канферэнцыі могуць толькі тыя дзяржавы, якія маюць свой габонны флот і карыстаючыся Міжземным морам, лічыць сабе гарантаванымі ад піратства, або таму, што яны імі-ж арганізуюцца і з'яўляюцца аб'явіўшы іх паліцэйскай паліцыяй, або з прычыны сваёй ітэрыяльнай блізкасці з піратамі і магчыма і з імі сталкавацца. Толькі такія дзяржавы могуць быць зацікаўлены ў тэрэдырацыі і сабаванні канферэнцыі аднаўленнем ва ўдзеле ці іншымі спосабамі.

Я дазваляю сабе выказаць жаль па паводу адсутнасці адной, бліспрэчна міжземнаморскай, дзяржавы, урад якой прызнаў усім прадстаўленым тут дзяржавамі, якая больш за ўсіх пярэірае ад піратства і супроць якой гэта піратства ў першую чаргу накіравана, а імяна, Іспанская рэспубліка. І думам, што лічы не пазна гэты праблема запоўніць.

Ад гэтага толькі выйграе ў сваім значэнні ініцыятыва склікання канферэнцыі і аўтарытэт самой канферэнцыі.

Факты піратства не могуць быць абмежаваны. Пучыны Міжземнага мора дагледжаны ажно габонны судно за другім. Гінуць велізарныя багачы, гінуць дзяржавы жыцці. Даспадна ўстанавлена чалавечы ў гэтых выпадках паловных дадак з зафарбаванымі назвамі, са схаванымі.

Улічваючы ад узаемна ў такой канферэнцыі могуць толькі тыя дзяржавы, якія маюць свой габонны флот і карыстаючыся Міжземным морам, лічыць сабе гарантаванымі ад піратства, або таму, што яны імі-ж арганізуюцца і з'яўляюцца аб'явіўшы іх паліцэйскай паліцыяй, або з прычыны сваёй ітэрыяльнай блізкасці з піратамі і магчыма і з імі сталкавацца. Толькі такія дзяржавы могуць быць зацікаўлены ў тэрэдырацыі і сабаванні канферэнцыі аднаўленнем ва ўдзеле ці іншымі спосабамі.

Я дазваляю сабе выказаць жаль па паводу адсутнасці адной, бліспрэчна міжземнаморскай, дзяржавы, урад якой прызнаў усім прадстаўленым тут дзяржавамі, якая больш за ўсіх пярэірае ад піратства і супроць якой гэта піратства ў першую чаргу накіравана, а імяна, Іспанская рэспубліка. І думам, што лічы не пазна гэты праблема запоўніць.

Ад гэтага толькі выйграе ў сваім значэнні ініцыятыва склікання канферэнцыі і аўтарытэт самой канферэнцыі.

Факты піратства не могуць быць абмежаваны. Пучыны Міжземнага мора дагледжаны ажно габонны судно за другім. Гінуць велізарныя багачы, гінуць дзяржавы жыцці. Даспадна ўстанавлена чалавечы ў гэтых выпадках паловных дадак з зафарбаванымі назвамі, са схаванымі.

Улічваючы ад узаемна ў такой канферэнцыі могуць толькі тыя дзяржавы, якія маюць свой габонны флот і карыстаючыся Міжземным морам, лічыць сабе гарантаванымі ад піратства, або таму, што яны імі-ж арганізуюцца і з'яўляюцца аб'явіўшы іх паліцэйскай паліцыяй, або з прычыны сваёй ітэрыяльнай блізкасці з піратамі і магчыма і з імі сталкавацца. Толькі такія дзяржавы могуць быць зацікаўлены ў тэрэдырацыі і сабаванні канферэнцыі аднаўленнем ва ўдзеле ці іншымі спосабамі.

Я дазваляю сабе выказаць жаль па паводу адсутнасці адной, бліспрэчна міжземнаморскай, дзяржавы, урад якой прызнаў усім прадстаўленым тут дзяржавамі, якая больш за ўсіх пярэірае ад піратства і супроць якой гэта піратства ў першую чаргу накіравана, а імяна, Іспанская рэспубліка. І думам, што лічы не пазна гэты праблема запоўніць.

Ад гэтага толькі выйграе ў сваім значэнні ініцыятыва склікання канферэнцыі і аўтарытэт самой канферэнцыі.

Факты піратства не могуць быць абмежаваны. Пучыны Міжземнага мора дагледжаны ажно габонны судно за другім. Гінуць велізарныя багачы, гінуць дзяржавы жыцці. Даспадна ўстанавлена чалавечы ў гэтых выпадках паловных дадак з зафарбаванымі назвамі, са схаванымі.

Улічваючы ад узаемна ў такой канферэнцыі могуць толькі тыя дзяржавы, якія маюць свой габонны флот і карыстаючыся Міжземным морам, лічыць сабе гарантаванымі ад піратства, або таму, што яны імі-ж арганізуюцца і з'яўляюцца аб'явіўшы іх паліцэйскай паліцыяй, або з прычыны сваёй ітэрыяльнай блізкасці з піратамі і магчыма і з імі сталкавацца. Толькі такія дзяржавы могуць быць зацікаўлены ў тэрэдырацыі і сабаванні канферэнцыі аднаўленнем ва ўдзеле ці іншымі спосабамі.


Я дазваляю сабе выказаць жаль па паводу адсутнасці адной, бліспрэчна міжземнаморскай, дзяржавы, урад якой прызнаў усім прадстаўленым тут дзяржавамі, якая больш за ўсіх пярэірае ад піратства і супроць якой гэта піратства ў першую чаргу накіравана, а імяна, Іспанская рэспубліка. І думам, што лічы не пазна гэты праблема запоўніць.

Ад гэтага толькі выйграе ў сваім значэнні ініцыятыва склікання канферэнцыі і аўтарытэт самой канферэнцыі.

Факты піратства не могуць быць абмежаваны. Пуч

ПАТРЬОТИ ТА СОЦЬЯЛІСТЫЧНАЙ РАДЗІМЫ

УДЗЕЛЬНІК ПЕРАХОДУ МЕНСК—КІЕВ



3 ДЗЕННІКА УДЗЕЛЬНІКА ПЕРАХОДУ

20 жніўня.
Выпілі сёння ў 5 гадзін раніцы. Началі ў лесе ў палатках. Ноччу было халодна. Нам сёння трэба прайсці 24 кілометры да Доўска. Гэта апошня астанова мінутага пераходу Менск—Менска. Ад Доўска мы зварнем з шасе ўправа. Тут пачнуцца новыя незнаёмыя месцы і будучыя новыя ўражанні.

Урач Ярко паехаў уперад падырхтэапа месца для адначынку. Не дайшоўшы два кілометры да Доўска, ён вярнуўся да нас і паведамаў, што хутка пра Доўск прэдуць удзельнікі ўвесення вядуцца. Мы нажалі і хутка прышлі. Месца для адначынку выбралі добрае — паміж двума школамі.

Пераагнуўшыся, пайшлі сустракаць удзельнікаў вядуцца. Чаканьне прышлося доўга. Нарэшце, паказаліся гончыхі. Першым ішоў гончык Іваніцаў, які даўша пакінуў заду сабе астатніх гончыхых.

23 жніўня
Сёння ў нас выхадны дзень. Адначынем у лесе. Але пад вечар да нас прыехалі кіраўнікі нашай фабрыкі і сказалі, што 24 мы абавязкова павінны быць у Гомелі. Пакупаўшыся, апраўдзілі і пайшлі далей. Вечарам ісці было вельмі добра. Хутка ў цэнтры паказаліся агні Касцюковіцкага шклозавода імя Сталіна. Недалёка ад завода нас сустраі заводныя рэбятні ўвесь час ішлі з намі і ўсё распывалі, ці цяжка ісці і т. д.

24 жніўня
Сонна можа пача. Паветра вельмі нахалілася. Дыхаць у гэтыя ветры цяжка. 15 кілометраў, якія аддзяляюць Касцюковіцкую ад Гомеля, здаюцца вельмі доўгімі. За 4 кілометры ад Гомеля нас выключна пёпка сустраі з аркестрам і кветкамі рабочыя швейнай фабрыкі «Комінтэрн». Памінушыся ў душы, пайшлі ў клуб на мітынг. Вечарам адбылася сустрэча з удзельнікамі фабрыкі.

25 жніўня
Так-жа цяпла, як сустраі, праводзілі нас рабочыя з Гомеля. Кілометраў за пяць за горад мы ішлі з аркестрам фабрыкі «Комінтэрн». Сёння бузем нававань на граніцы з брацкай Украінскай ССР.

26 жніўня
Рана паснедаўшы, адразу рушылі ў дарогу. Началі ў лесе каля палаткаў пітомніка. Выключна прыгожы лес. Як багата наша краіна!

Браіна наша багата выдатнымі дарогамі. Праходзячы па іх, адчуваеш клопаты аб чалавеку.

Сёння мы прайшлі апошнія кілометры па тэрыторыі нашай рэспублікі і ўступілі на тэрыторыю брацкай Украінскай ССР. Граніца—гэта толькі на карце. У сапраўднасці-ж унутры Сопенскага Саюза — усе граніцы зменены. Грамадзяніну СССР дана поўная свабода. Гэта значыць толькі ў нашай шчасливай радзіме, дзе пад кіраўніцтвам партыі Леніна—Сталіна расце дружба народаў, любові паміж нашымі брацкімі рэспублікамі.

Ітак, далей па Кіев.

Л. А. ГРАЗОУСКИ.

ЗАДАННЕ ВЫКАНАНА

Я, як камандзір каманды, адчувала вялікую адказнасць за даручаную нам партыяй і ўрадам вялікую абаронную справу — паспяхова завяршыць складанне пераходу. З усёй адказнасцю ад імя каманды я заакупіла на старце, што даручанага заданне будучы выканана так, як гэта падабае нашым маладым патрыстам, горача любячым сваю вятчужную радзіму.

Першыя нашы крокі пераходу пачаліся пры 24-градуснай тэмпературы паветра. За гэты дзень мы прайшлі першых 23 кілометры. Астанавіліся ў вялікім сасновым лесе. Разбілі палаткі і за вятчэра навокал вогнішча пачалі дзяліцца лямкамі, як далей арганізавалі пераход, адначынку і т. д. Прышлі да вываду, што ідучы ў поўнай герметызацыі, нам неабходна для пашаўнення арганізма кіслародам арганізаваць наоубі толькі па паветры, блага каля насляеных пунтаў, каб можна было праводзіць палітмасажу і абаронную работу.

Адно аўтамашыну з заўховам і кукарам мы рашылі пусканы наперад, каб яны загалі нам рыхтавалі ежу і адначынку. Другая з вадой і медыкаментамі бузе рухацца следам за намі. Па плану мы павінны праходзіць за 6 гадзін у поўнай герметызацыі 25 кілометраў, прытрымліваючыся строгага рэжыма дня і нармальнага адначынку.

Як было рашана на першым прывазе, так мы і рабілі на працягу ўсяго шляху. Праўда, у далейшым шляху мы перакрылі кілометраж і час знаходжання ў поўнай герметызацыі. Мы праходзілі ў сярэднім у дзень за 7 гадзін на 31 кілометра. У выніку аддасяць ад Менска да Кіева ў 620 кілометраў мы прайшлі за 20 хадзых дзён.

КОМСАМОЛЬСКАЯ ДРУЖБА У ПАХОДЗЕ

У пераходзе прымаўла ўдзел 8 комсамольцаў. На поўным прывазе мы праводзілі палітмасажу, знаёмлі маладзё з будовай працівагаз і праціпрытных камбінезонах, расказвалі ім аб захаванні пераходу. Не спадзячы на труднасці шляху, на прывалах у нас увесь час чуліся песні, смех.

У пераходзе прымаўла ўдзел 6 дзяўчат-комсамольцаў. Яны ўвесь час не адставалі ад хлапцоў. Наш невялікі калектыў быў моцна спаань сапраўднай комсамольскай

ЗАМЕТНІ З ПАХОДНАЙ ІЛЬЧОУКІ

Першая начоўна
Вяселья, базэрыя, пёрдым крокам мы прайшлі ў першы дзень 23 кілометры. Да нашага пераходу на прывал былі ўжо разбіты палаткі і падырхтэа вятчэра. Раздэўшы камбінезона, завялі пафатон і пачалі вятчэраць. Да нас прыехалі з фабрыкі сакратар парткома і іншыя. З вялікай увагай яны адносіцца да нашага пераходу. Хутка лялі снаг, каб з новымі сіламі рушыцца ў далейшы шлях.

Каму што сніцца?
Камандзіру пераходу Кісель, што яна хадзіць 10 дзён без прываду, не змяночы працівагаза.

Павяна кукару
Выключна чула адносіцца да ўдзельнікаў пераходу кукара тав. Юрвіч. Ён імкнецца як мага лепш абслуговаць нас, гэтым самым ён забяспечвае з даспехамі завяршыць наш пераход.

Букеты кветак
Ужо трое дзён як мы пёрда і ўтэўна стара кічыць па шасейных дарогках на Кіев. Мы з іўліемя светлым квітчэа і багатага жыцця калгаснікаў. Каля соўгаса Ёльня нас сустраіла работніца соўгаса з вялікімі букетамі кветак. У гэтым букете яна выказала ўсю сваю любові да людзей, якія ўмапоўваць абароназдольнасць нашай краіны.

Падыходзім да фініша.
Заданне, пашаўлена перад намі партыяй і ўрадам, можна смеда сказаць, выканана. Да фініша нам есталося толькі 52 кілометры. Праведзеная ў шляху срод калгаснікаў, рабочых і прапоўных мастацка палітмасажу і абаронная работа дана свае вышкі. Мы атрымліваем восткі аб амыўленні абароннай работы.







Наша задача — дайсці да фініша ў сталіцу брацкай рэспублікі такімі-ж згаровымі, базэрыямі і жышпераласнымі. Мы яшчэ раз прадамантруем сваю гатоўнасць у любы момант па першаму сакліку партыі і ўрада выканаць любое заданне па абароне нашай радзімы.

СЕННЯ СУСТРЭЧА

Пасля 6-дзённага прабывання ў сталіцы Украінскай ССР Кіева — сёння ў Менск у 7 гадзін 30 мінут вечара вяртаюцца удзельнікі пашаў пераходу ў працівагазах і праціпрытных камбінезонах станаўшых менскай фабрыкі «Касцючык».

Рабочыя фабрыкі рыхтуюць ім цеплыню сустрачы.

УДЗЕЛЬНІК ПЕРАХОДУ МЕНСК—КІЕВ



Удзельнікі пераходу Менск—Кіев у працівагазах і праціпрытных камбінезонах у дарозе.

Фото С. Грына.

НІХТО НЕ АДСТАВАУ

Увесь шлях ад Менска да Кіева ў 620 кілометраў прайсез камандай за 20 хадзых дзён. Не гадзячы на цяжкія умова пераходу пры тэмпературы, даходзячай да 32—34°, каманда ў сярэднім праходзіла на 31 кілометра ў дзень, замест 25 кілометраў, устаноўленых па плану пераходу. Тымі, якія рабіла свае маршы каманда, складана мінмальна 6 кілометраў у гадзіну. Часам рух быў падобен на браскі і даходзіў да 8 кілометраў у гадзіну. За увесь пераход пераходу не было вынадкаў адставання асобных удзельнікаў пераходу, не было і пемаргасей.

Пасля дзённага пераходу ўдзельнікі пераходу прыходзілі на прывал здаровымі, базэрыям і жышпераласнымі. Заразжа не выключаліся на спывы, пляскі і правядзене масавай, палітычнай і абароннай работы срод масельшчыкаў.

Пасрэднік пераходу М. А. МАНУШЫН.

АДЗІНАЦАЦА СМЕЛЫХ

ежу. Калі яны даведліся, што гэта рыхтуецца для людзей, якія ідуць у працівагазах і праціпрытных камбінезонах са сталіцы БССР у сталіцу Украінскай рэспублікі, якія сваім паходам уздэаюць яшчэ адну пагіну ў абароназдольнасць нашай радзімы, — калгаснікі актыўна ўключаліся ў арганізацыю лагера. Адна лапаматкаі разбіваць палаткі, другія пукалі дрэў для кастра, а дзяўчаты і жанчыны пачыналі лапаматкаі повару Юрвічу рыхтаваць ежу.

Хутка лагер рабіўся многалюдным. Людзі выхадзілі на дарогу і ўгадзілі ў той бок, адкуль павінны былі паказацца ўдзельнікі беспрыкладнага пераходу. Не ўставае да лагера падыходзіла ў страю каманда, людзі якой былі закупораны ў праціпрытнучы востраку. Яны пачыналі расправана і выліваць з гумавых бот і рукавіц вадку. Вада — гэта амыўчаныя поўт, які тут вымаралі не кропліма, а літрамі.

Сабраўшыся са здзіўленнем глядзелі на маладыя жышпераласныя твары ўдзельнікаў пераходу. Так было толькі ў першыя хвіліны сустрачы. Хутка пачыналася знаёмства, і сустрача вылівалася ў самую радасную і пёльную.

Акрываўся мітынг, на якім удзельнікі пераходу расказвалі сабаўшымся аб растуцым небяспечы вайны і ў сувязі з гэтым аб заданні насельшчытва сустраць ворага ва ўсёзбраенні. Калгаснікі апылілі пра багаты ўражэй соцыялістычных палёў, бязмежны былі рады бачаць усім клопатам вялікага Сталіна аб беларускім народе. Потым завялівацца гутаркі на самыя розныя тэмы. Лес наваўдзелься песнямі, смехам, маладым задорам удзельнікаў пераходу і сабаўшайся модалі.

У вышачаны час лагер награвяца ў момант сон. Сон на акрытым паветры — гэта крыніца сіл для перамагання наступных 30 з лішнімі кілометраў шляху. На

світанні першым заўсёды прычынаўся урач Ярко. К гэтому часу было гатова снесанае ён будыц удзельнікаў пераходу. Лагер хутка ажываў. Раздзавалася каманда на фізкультурную заранку. Потым сядзелі і зноў закупорыліся ў працівагазы і камбінезонах, выхадзілі на дарогу перамагальныя вяселькі кілометраў. Следам за імі знімаўся лагер і пераждзала ў новае месца.

Як на прывалах, так і ідучы па прыгожых дарогках нашай радзімы ўдзельнікі пераходу ўсёмі былі агорнуты бачаўшымі клыкатамі прапоўных нашай радзімы. Я прыпамінаю адын характэрны выпадак, — расказвае палітрук пераходу Ф. Дордзік. — На дарозе да Новабеліцы ўпералася нас ішла бабуля-калгасніца. Яе толькі яна заўважала нашу каманду, адразу-ж спынілася і пачала з дарогі, дзе мы павінны былі праходзіць, прыбралі камень, каб ён не замінаў нам. Камень быў даволі цяжкі і бабуля як ні намагалася, але падняць яго не магла. Калі мы пайшлі зусім блізка, яна напярэда ўсе свае сілы і заваліла гэты камень пад акос. Потым апыла крэху ў бок і радасным матчыным пошрам праводзіла нас, як-быч пам сваіх дзяцей.

Такіх эпізодаў пяшчотнай матчынай любві з боку прапоўных нашай і брацкай Украінскай рэспублікі да ўдзельнікаў пераходу прыхлола нагалаць і адчуваць вельмі многа. Імёна гэта любові і клопаты пашаўшых удзельнікаў пераходу новымі сіламі і энэргій рухацца дакляда на графіку — толькі наперад да мэты. Ні 34-градусная сыякота, ні жаўжжы, ні іншыя перашкоды не магі спыніць гэтых аддзінаццаці смелых патрыотаў нашай радзімы.

На ўсім шляху, дзе праходзіла каманда пераходу, прапоўных нашай і брацкай Украінскай рэспублікі, мастацка, калгаснаў і соўгасаў актыўнаваліся для умацавання абароназдольнасці нашай радзімы. Яны заключалі з камандай лагавара на соцыялістычнае сабяроніцтва і за

раз многія з іх, як рабочыя гомельскай і чарнігаўскай швейных фабрык, рыхтуюцца зрабіць адказныя пераходы ў працівагазах у сталіцу БССР.

Заданне нашага пераходу, — таварыта на прывазе ў Цэнтральным саўеце Асавіяхімаў ССР камандзір пераходу Аля Кісель, — правярыць і зрабіць уаўне бязоцельнай нашу індывідуальную праціпрытнучую абарону. Толькі знаходзячыся доўгі час у ёй у цяжкіх летніх умовах, мы змаглі не даскапава вывучыць і сабраць нады рад рашыталісатарскіх прапаўнаў на ўдасканаленню працівагаза і камбінезона. Усе ўдзельнікі пераходу — гэта звычайныя людзі. Пры вядомай трэпіроўцы кожны прапоўны нашай радзімы можа прывучыць зной арганізацыю да поўнай герметызацыі, каб у амыўчалу налёту ворага прадаваць у ёй стойкі, калыкі патрабуецца для абароны нашай радзімы.

Азнаёміла смелых людзей пераходу — камандзір Аля Кісель, палітрук Файцаль Дордзік, удзельнікі Леў Гразоўскі, сестры Косея і Вера Ёўсёвіна, Назля Жук, Сахуіт Крупаўнік, Майсей Элентух, Вася Свірчучук, Маня Німафеева і Вадзімір Капань разам з абслуговаўшым персаналам на працягу ўсяго шляху жылі дружным, спаяным жыццём. Робочы штодзёныя маршы, каманда заўсёды раўналася не на мацельшаму, а на слабішаму. пакуль апошні ігнаваўся ў паход і потым ніколі не адставалі ад самых заўзятых хадзоў, якія прымаюць узвез ужо ў троем пераходзе.

Правільная арганізацыя марша і адначынку на свежым паветры, строгі рэжым дня і правільны рацьне харчавання, які не амыжобуваў людзей у прывазе вады і салей, — захавалі здароўе ўдзельнікаў пераходу.

Пасля больш месцаўнай палаткі з рабочымі сваёй фабрыкі сёння гэтыя азнаёміла рывалы сьняў і дождж беларускага ворага вятчэацца перамажамі ў сталіцу БССР. Сяім гераічным пераходам яны яшчэ раз даказалі ворагам на што зноўны саўецікі людзі, выхаваныя партыяй Леніна—Сталіна.

Н. ВІШНЕУСКИ.

УСЕ ЗДАРОВЫ

Пітанні наводзіць чалавечы арганізма за доўгі час прабывання ў праціпрытнучай абароне (працівагаз і праціпрытнучы камбінезон) у летніх умовах у часе работы і паходзе з'ўдзілася амаль зусім невылучанымі. Устаноўлена норма прабывання ў поўнай герметызацыі дэтам паўтары гадзіны ў дзень (з 20-мінутным перапынкам пасля першых 40 мінут хадзбы ці работы) з'ўдзілася зусім правільнай. Пераход Менск—Кіев стаўнаўдзельнікам менскай швейнай фабрыкі «Касцючык» паказаў аўную зашчапанасць гэтых норм.

Калі ў пачатку пераходу нагалацьлася нязначныя ахвіжэнні ўлева ў формуле крыві, то дны зніклі з другой паловы шляху і прышлі да норм к калпу пераходу. З боку сэрца і лёгкіх таксама ніякіх паталагічных змен, халічб нават часовага характэра, не было.

Правільная арганізавана ў пераходзе харчаванне, адначынку, а таксама вера ў свае сілы, упартас імяненне апраўдальнае партыі і ўрада, глыбокая любові да вялікага Сталіна з'ўдзілася верным залогам паспяховага пераходу і захавання здароўя яго ўдзельнікаў.

Урач пераходу І. М. ЯРХО.

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

УСХОДНІ (арагонскі) ФРОНТ

10 верасня артылерыя мяжэжнікаў, устаноўлена ў раёне Сільера (за 24 км. на паўночны захад ад Бельчыта), бамбардыравала дарогу на Пуэбла Альбортона і чыгуначную станцыю ў Асуара. Рэспубліканская пяхота на-ранейшаму займае вышыні ў раёне Шуэбла Альбортона. Некаторыя разведчыкі атрылі рэспубліканцаў прапусціліся да паўночнай мяжэжнікаў у Вівель дэль Рыо.

ПАЎНОЧНЫ ФРОНТ

Мяжэжнікі ўмацавалі набыццё ў усходніх сектары і занялі ўзвышшыя Сьера Батыста. У сектары Леона мяжэжнікі падтрымалі наступленне з поўня. Рэспубліканскія войскі падтрымалі контратаку ў Арагонсе. Мяжэжнікі адступілі, пабішы пажыкі страт.

Морскія сілы мяжэжнікаў 9 верасня бамбардыравалі астурыйскае ўобранжа. Каля Картахены былі заўважаны дзве таямнічыя падводныя лодкі. Рэспубліканская берагавая артылерыя і ваенныя судны адкрылі агонь. Адна з лодак скрылася пад вадой. Мяркуюць, што яна была падводная лодка, паслана валазам, каб усталяваць міны на патачэння.

Два самалёты мяжэжнікаў 10 верасня бамбардыравалі Портубу (на паўночным усходзе Іспаніі, недалёка ад французскай градыцы).



Выдатны палкаводзец рэспубліканскай арміі Іспаніі, камандзір дывізіі Энрыке Лістар.

АДКРЫЛАСЯ МІЖЗЕМНАМОРСКАЯ КАНФЕРЭНЦЫЯ

ЖЭНЕВА, 10 верасня. (БЕЛТА). Сёння ў Ніоне (Швейцарыя) адкрылася канферэнцыя па пытаннях аб безаспэчнасці сунаходства і аб барацьбе з піратствам у Міжземным моры. У канферэнцыі прымаюць удзел прадстаўнікі Англіі, Францыі, СССР, Турцыі, Грэцыі, Румыніі, Эгіпта, Балгарыі і Югаславіі.

На прапанову міністра замежных спраў Англіі Ізона, старэйшай канферэнцыі абранца французскі міністр замежных спраў Дэльбос, які прадстаўнік дзяржавы, на пачынку якой склаўся даная канферэнцыя.

На першым пасяджэнні з правамоці выступілі міністр замежных спраў Фран-

цы Дэльбос, народны камісар замежных спраў СССР таз. Літвінаў і міністр замежных спраў Англіі Ізон.

У паведамленні аб першым пасяджэнні канферэнцыі ўказваецца, што былі разглядаемы прашанні, якія маюць мэтай паклаці канец піратскім дзеянням падводных лодак у Міжземным моры. Абмеркавалася таксама пытанне аб магчымасці ўзгодненых дзеянняў ваенна-марскіх сіл розных дзяржаў з мэтай забяспечыць безаспэчнасць сунаходства. У ходзе дыскусіі высклілася неабходнасць дадаткова разгляду некаторых пытанняў. Прынята рашэнне склікаць наступнае пасяджэнне канферэнцыі заўтра.

АДКРЫЛАСЯ СЕСІЯ СОВЕТА ЛІГІ НАЦЫІ

ЖЭНЕВА (горад у Швейцарыі), 10 верасня. (БЕЛТА). Сёння пад старшынствам іспанскага прарама Негрына адкрылася сесія Савета Лігі нацыі.

На пытанне аб мажале над Палестынай дэлегат Англіі Ізон выказаўся за тое, каб Совет прыняў адоры ад стварэння аўстрыйскай і арабскай дзяржаў і прызнаў-бы, што стары манат страціў сілу. Антанеску (Румынія), які дакладчык па гэтым пытанню, выказаўся за стварэнне камісіі для выпрацоўкі канкрэтных прапановаў. Падтрымліваючы гэту прапанову,

Бек (Польшча) заявіў, што, на яго думку, у камісіі павінны ўдзельнічаць усё зацікаўленыя дзяржавы. Супроць гэтага выступіў Ізон, які лічыў пажаланым, каб іменна незацікаўленыя дзяржавы засядалі ў камісіі.

Старшынстваючы Негрын прапаву, выказаў ішо ад абавязку старшыні на час абмеркавання іспанскага пытання. Думваюць, што на гэты час месца старшыні зойме Санлер (Швейцарыя).

Наступнае пасяджэнне Савета—14 верасня.

У АБОРОНУ РЭСПУБЛІКАНСКАЙ ІСПАНІІ

ПАРЫЖ, 10 верасня. (БЕЛТА). Парыжскія камітэт сувязі камуністычнай і сацыялістычнай партыі прыняў рэзалюцыю, у якой выражаецца сацірацыя з баймакі Іспанскай рэспублікі, якія змагаюцца за правы і свабоду ўсіх народаў. Камітэт патрабуе, каб французскі ўрад аднавіў вольны гандаць з рэспубліканскай Іспаніяй для забяспечэння яе зброй і боепрыпасамі. Камітэт патрабуе, каб урад падтрымаў зварот іспанскага ўрада да Лігі нацыі па пытанню аб прымяненні да аграсараў санкцыі.

Камітэт патрабуе даць, каб французскі ўрад быў належна прадстаўлен паслом ў Валенцы і каб былі прыняты неабходныя меры для аховы французскіх суднаў супроць піратскіх дзеянняў.

ВАЕННЫЯ ДЗЕЯННІ Ў КІТАІ

СТАНОВІШЧА У РАЁНЕ ШАНХАЙ

ШАНХАЙ, 11 верасня. (БЕЛТА). У ноч на 10 верасня кітайская авіяцыя зрабіла два налёты на японскія пазіцыі ў Шанхайскім раёне. Некаторы бомбы было скінута на японскія ваенныя судны на раце Вань. У раёне Яншышу бомбы папалі ў тэкстыльную фабрыку, дзе захоўваецца ваеннае снаражэнне японцаў.

ШАНХАЙ, 11 верасня. (БЕЛТА). У раёне прыстані Юкон пачу на 10 верасня і ўвесь наступны дзень адбываліся баі. К вечару пачаліся баі на паўднёвым усход ад Баошана.

ТОКІО, 10 верасня. (БЕЛТА) Агенцтва Домей Пусін, паведамляючы аб баях у міжнародным селі-мене ў Шанхаі 10 верасня, падкрэслівае, што японскія войскі адтываюць значныя затрудненні з прычыны партызанскіх метадаў барацьбы, прымяняемых кітайцамі. Паведамляецца таксама, што 9 верасня армейскі дэсант заняў Юбачэнь (на паўдзёры паміж Баошанем і Лодзянем).

УПАРТАЕ СУПРАЦІўЛЕННЕ КІТАЙСКИХ ВОЙСК

ТОКІО, 10 верасня. (БЕЛТА). Згодна апошніх вестак, недалёка ад Мачана (на поўдзень ад Тяньцзіня) працягваюцца ўпартае баі. Японцы занялі Люхочан (на паўночны захад ад Мачана). Кітайскія войскі, захоўваючы асноўныя пазіцыі каля Мачана, аказваюць упортае супраціўленне.

ШАНХАЙ, 10 верасня. (БЕЛТА). У выніку артылерыйскай перастрэлкі паміж японскімі ваеннымі караблямі і кітайскай берагавой ахавой каля горада

Нібо (правінцыя Чжаэцзян) японскія караблі вымушаны былі зыйсці ў мора.

ТОКІО, 10 верасня. (БЕЛТА). Агенцтва Домей Пусін паведамляе, што трохразовая паветраная бамбардыроўка Сэяту японскімі самалётамі прычыніла гораду значныя разбурэнні.

ВЯЛІНЫЯ СТРАТЫ ЯПОНСКИХ ВОЙСК

ТЯНЦЗІНЬ (порт у паўночным Кітаі), 10 верасня. (БЕЛТА). У баях з японцамі, якія адбываюцца ў апошнія дні на захад і на поўдзень ад Мыньтоўгоу (на захад ад Вэйшана), кітайскія войскі ўтрымліваюць свае пазіцыі, робячы контратакі. Група японскіх кавалерыі напала ў засаду і была знішчана. За апошні тыдзень японскія войскі страцілі ў гэтым раёне каля 2 тыс. забітымі і раненымі.

ЛОНДАН, 10 верасня. (БЕЛТА). Пахвалючы папярэднія вынікі японска-кітайскай вайны, кансерватыўная газета «Таймс» сцвярджае, што Японія ўжо скарысталася для ваенных дзеянняў у Кітаі 16 з усіх 17 дзівізій, якія складаюць японскую армію мірнага часу. Рапашуючы поспех японскіх войск на якіх-небудзь фронце ў Кітаі, на думку гэтых, у бліжэйшыя месяцы непрадказальныя.

ВОЙСКИ НА АНГЛІЙСКИХ ПАРАХОДАХ

ЛОНДАН, 10 верасня. (БЕЛТА). 9 верасня японскім міністрам заможнасці і абароны яшчэ два англійскія параходы «Тунгон» і «Пінья», якія ішлі ў Кантон (порт на поўдні Кітаі). Параходы былі спынены каля порта Бокатыгрос. Пасля вольскаго абомву параходам было дазволена ісці далей.

БРЫТАНСКАЯ ДЭЛЕГАЦЫЯ НА МАНЕВРАХ ГЕРМАНСКАЙ АВІАЦЫІ

ЛОНДАН, 10 верасня. (Інф. «Известий»). Упершыню з часу сусветнай вайны брытанская дэлегацыя будзе прысутнічаць на маневрах ваенна-паветраных, супаўтных і морскіх сіл Германіі. Брытанская дэлегацыя ўзначальваецца фельд-

маршалам Дэверэлі—начальнікам імперскага генеральскага штаба.

Прысутны на кангрэсе нацыянал-соцыялістаў ў Нюрнбергу брытанскі часот быў запрошан Гітлерам сёння на чапку чаю.

ПАВЕДАМЛЕННЕ ПРАКУРАТУРЫ БССР

У адпаведнасці з пастановай ЦК КП(б) і СНК БССР ад 28 жніўня 1937 года аб фактах змешвання і няправільнай прыёмкі і складвання зярна на складах Заготзерна і Дзяржсёлгпоза пракуратурай БССР прызначыты да крымінальнай адказнасці:

1. Дырктар артанскага элеватара Калыанскі, загадчык лабараторыі гэтага элеватара Шыбека за тое, што яны з мэтай шкодніцтва дапусцілі заражэнне кляшчом другой ступені гатунковага зярна ўраджаю 1937 года, паступіўшага на склад элеватара ў колькасці звыш 400 тон.

2. Загадчык талачынскай канторы Дзяржсёлгпоза Палаюў і старшы агра-ном-якасіст гэтай канторы Сураў за зрыну работы на вызначаную якасці паступаючага гатунковага зярна, змешвання з зярном, заражоным кляшчом, прызначэнне ў якасці работнікаў склаза неправераных асоб, якія рабілі хімічныя зярна, і за прыку з гэтымі асобамі.

3. Тэхнарк смалыўкаўска пункта Заготзерна Якімаў, прымычыце ляскага вывазода Хаўкін і загадчык смалыўкаўскага райза Савінік за змешвання гатунковага зярна з негатуновым, заражэнне гатунковага зярна кляшчом другой ступені, ска-

рыстанне гатунковага зярна для тэхнічнай перапрацоўкі.

4. Старшы аграном смалыўкаўскага райза Каспрінов, старшы аграном Рудыянскі МТС Каўшэвіч, старшыня калгаса імя ЦК КП(б) Пшарчкі і арабротар Круцень за свядоме невыкананне загадаў і інструкцый Наркомама БССР аб параку правядзення апрабавання і абслевавання пасаваў, што прыяло да змешвання 48 тонн гатунковага зярна з 5 тонамі пета-туновкага.

5. Намеснік дырктара месіаўскага спіртавода Шлевіс, кладушчык гэтага заводу Рубанаў і старшыня калгаса «Большэвік Месіаўшчыны» Сергееў за на-вучэнне перыкананне пастановай ЦК КП(б) і СНК Саюза ССР аб захаванні гатунковага зярна, у выніку чаго 43 тонны гатунковага зярна было скарыстана ўказаным спіртаводам для тэхнічных мэт.

Сяства на ўсіх паказаных справах законана, галоўныя віноўныя зрыву не-расправімеў партыі і ўрада на захаванні гатунковага зярна арыштаваны і справы ў адносінах іх у бліжэйшы час будзь разгледзены на месцы Верхусомам рэспублікі з ўзелам прадстаўніка пракуратуры БССР.

Выконваючы абавязкі пракурора БССР СЕЛІВЕРСТАЎ.



Удзельніца ў савецкага тэатральнага фестывалю — народная артыстка Узбекскай ССР ардынаноца Тамара Ханум. (СФ.)

НА ПРЫЗЫЎНЫМ ПУНКЦЕ

КАСНОКОВІЧЫ. (Ад спец. нар. «Звязды»). У гэтыя дні кожнаму раіну тут можна наглядзець яркі малюнак. Ціхія вуліцы абуджаюцца музычнай духавога арэстра ці гукамі гармоні і бубніноў.

На ўпрыгожаных фурманках, аўтамашынах, на вясёлых прывітаюць маладыя калгаснікі на прызыўны пункт. Як толькі зборна група ў двары, не змаўжае гармонь, песні.

З радасю ідуць маладыя калгаснікі ў родную Рабоча-Сялянскую Чырвоную Армію. Калгасныя вёскі дае Чырвонай Арміі граматынае, аздоравае папаўненне патрыятычнай Савецкай краіны.

Перад прызыўной камісіяй стаіць стыханавец—калгаснік калгаса «Прапа», Пятроўскага сельсавета, Шастакоў Міхаель. Ён нарашыўся ў стралок, спеціаліст ГПА. Мае асвету за 6 класаў. У гэтым годзе ў калгасе зарабіў 280 працэнтаў.

На пытанне, ці хоча ён служыць у РСЧА, ён, не задумваючы, адказвае:

— З вялікай ахвотай іду служыць, абараняць нашу краіну.

На пытанне, ці жадае ён карыстацца адтэрміноўкай, ці атрымаць Ільготу, ён адказвае:

— Я даўно чакаў дня прыява.

Шастакоў Міхаель—будучы малады камандзір артылерыі, ён зачынае курсантам палкавой школы ў артылерыю.

Конах калгаса «Чырвоная вясня», Прусіскага сельсавета, Барадульскага Ягор расказаў, як ён наглядзеў калгасных коней за 3 малых гадоў іх маршчы паласці ў кавалерыю. Ён разнаса ўміхаецца, калі калямаці задавальнае яго прывітанне.

Паступаюць пісьмы і ад тых, якія па тых або іных прычынах атрымалі Ільготы, адтэрміноўкі, або зачынены ў перамяненні склад. У гэтых пісьмах прызыўнікі просіць, каб іх зачынілі ў калгасі і абладоўкі, што будзь прыкладна служыць. Ішо заявы аб жададні адтэрмінова ўступіць у рады РСЧА.

Н. ГАРНЫ.

КЛОПАТЫ АБ ЛЮДЗЯХ

У Абычкім сельсавеце, Менскага раёна, пабудавана ўзрная амбулаторыя. Амбулаторыя добра абсталявана. У ёй будць працаваць доктар, зубны ўрач, фельчар і акушорка. Есць і аптэка.

Раней насельніцтву прыходзілася ездзіць на далёкую адлегласць, трапіць імаг часу, каб атрымаць медыцынскую дапамогу. Пяер у выпалку захворвання можна будзь атрымаць лячэбную дапамогу тут-жа на месцы. У гэтым скажаюцца сталініскія клопаты аб людзях.

Калгасніца М. КАРОТНАЯ.

ЗА ПРАВА СТАЦЬ НА СТАЛІНСКУЮ ВАХТУ

З звычайным узяцкам сустраці пагражнікі заставы імя тав. Ежова заклік пагражнічкі Гралаўскага чырвона-сцяжнага атрылі імя Л. М. Кагановіча. На агульным сходзе чырвонаармейцы, камандзіры і палітработнікі заставы шырока абмеркавалі пісьмо градаўцаў. 3 па-вучэнне вялікай адказнасці пагражнічкі заўважылі, што ўключэнне ў сацыялі-стычнае саборніцтва за права стаць на ганаровую сталініскую вахту ў дзень слаўнай галавіны Вялікай Сацыялістычнай рэвалюцыі.

Камандзір адзілення тав. Карнеенка гаворыць: «Наша застава называецца імям слаўнага сталініскага пітама — Нікалая Іванавіча Ежова. Гэта намагае на нас асабліва вялікай абавязкі. Прымаючы заклік нашых слаўных даўкаўскаўскіх завяршоў, кожны з нас будзь штодзённа актыўна змагацца за дастойную сустраку вялікай галавіны Кастрычніка».

Разгорнутым сацыялістычным саборніцтва, — гаворыць пагражнічкі тав. Волкаў, — за права стаць на сталініскую вахту ў дзень вялікага свята — мы вачым нашы грэціны на яшчэ больш моцны замак. Тав. Волкаў заклікае сваіх завяршоў асабліва ўзмацніць сваю чылі-скую шільнасць у правасветочныя дні і бра-на на сабе абавязанасць заваяваць ганаровае права стаць на сталініскую вахту ў дзень свята.

нас асабліва вялікай абавязкі. Прымаючы заклік нашых слаўных даўкаўскаўскіх завяршоў, кожны з нас будзь штодзённа актыўна змагацца за дастойную сустраку вялікай галавіны Кастрычніка».

Разгорнутым сацыялістычным саборніцтва, — гаворыць пагражнічкі тав. Волкаў, — за права стаць на сталініскую вахту ў дзень вялікага свята — мы вачым нашы грэціны на яшчэ больш моцны замак. Тав. Волкаў заклікае сваіх завяршоў асабліва ўзмацніць сваю чылі-скую шільнасць у правасветочныя дні і бра-на на сабе абавязанасць заваяваць ганаровае права стаць на сталініскую вахту ў дзень свята.

Камандзір адзілення тав. Карнеенка гаворыць: «Наша застава называецца імям слаўнага сталініскага пітама — Нікалая Іванавіча Ежова. Гэта намагае на нас асабліва вялікай абавязкі. Прымаючы заклік нашых слаўных даўкаўскаўскіх завяршоў, кожны з нас будзь штодзённа актыўна змагацца за дастойную сустраку вялікай галавіны Кастрычніка».

НА УСЕБАЮЗНЫ КОНКУРС СКРЫПАЧОУ І ВІЯЛАНЧЭЛІСТАЎ

25 верасня ў Менску амбулэцка першы тур усеаюзнага конкурса выкаваў-наў—скрыпачоў і вялчанчэлістаў. Аб уздзе ў конкурсе паступаюць заявы ад студэнтаў і выкладчыкаў Беларускай дзяржаўнай кансерватыі.

Пераможцы першага тура выедуць у Маскву для ўдзелу ў другім туры.

ПАВЕДАМЛЕННЕ

14 верасня, у 9 гадзін раніцы, у Дому партызанскага абдуцця семінары (з адры-вам ад вытворчасці) для прапагандыстаў па гісторыі ВКП(б) па тэмах: I, III, VI, VII, IX.

Уста прапагандыстаў, якія праходзяць у гуртах партасеты гэтыя тэмы, абавяз-кова.

Адказы рэдактару Д. В. ЮРКОЎ.

БЕЛДЗЯРЖДРАМАТЗАТРІ

Авансам. № 2
ВАЯКІ І АДЕЖКІ
Пачатак у 8 г. пачэра.

Памяткае Дзяржаўнага ўзрбскага тэатра БССР. (Тэл. 24-122)

Музыкальны БССР

„НИЩИЙ СТУДЕНТ“
Датычы гукавы кіноаэтар ФЕДЗЬКА

Гукавы кіноаэтар «Інтэрнацыянал»
ЛУНЫЯ КАМЕНЬ

Гукавы кіноаэтар «Пролетарыі»
ШАХДЕРЫ

Гукавы кіноаэтар «Спартак»
ЗВАРОТ МАКСІМА

Гукавы кіноаэтар «Чырвоная зорка»
ЦЕНТ ПЕРШЫ
Па летній эстрада — канцэрт. адд.

ГУКАВЫ КІНОАЭТАР «ІНТЭРНАЦЫАНАЛ»

Ад 13 верасня
НА ЭКРАНЕ ЗБОРНАЯ ПРАГРАМА:

1) КАДЖЭЦІ
гукавы мастацкі фільм з паэмы Шота РУСТАВЕЛІ, вытворч. кіностудыі Грузыі.

2) ДЗЕНЬ У БАТУМЕ
кіноаэрыс вытворч. Дзярж. кінопрограуі.

3) ПРАЙДОХА
мультылікацыйны фільм.

Ад 13 верасня
НА ЭКРАНЕ ЗБОРНАЯ ПРАГРАМА:

1) КАДЖЭЦІ
гукавы мастацкі фільм з паэмы Шота РУСТАВЕЛІ, вытворч. кіностудыі Грузыі.

2) ДЗЕНЬ У БАТУМЕ
кіноаэрыс вытворч. Дзярж. кінопрограуі.

3) ПРАЙДОХА
мультылікацыйны фільм.

ДА УВАГІ

КАЛГАСАЎ, СОУГАСАЎ, КАЛГАСНІКАЎ, АД-НААСОБНЫ КАЎ І ГРАМАДЗЯН, МАЮЧЫХ ХАТНІХ ЖЫВЕЛ.

у Менску
на Чэрвеньскім рынку

МЕНВЕТСКЛАД адкрывае
у ПРОДАЖЫ ЁСЦЬ
ПРАДМЕТЫ ДОГЛЯДУ ЗА ХАТНЯЯ ЖЫВЕЛАІ.

УСЕ НЕАБХОДНЫЯ МЕДЫКАМЕНТЫ І

Рознічны продаж па складзе спянен.

МЕНВЕТСКЛАД.

КАЛГАСАЎ, СОУГАСАЎ, КАЛГАСНІКАЎ, АД-НААСОБНЫ КАЎ І ГРАМАДЗЯН, МАЮЧЫХ ХАТНІХ ЖЫВЕЛ.

у Менску
на Чэрвеньскім рынку

МЕНВЕТСКЛАД адкрывае
у ПРОДАЖЫ ЁСЦЬ
ПРАДМЕТЫ ДОГЛЯДУ ЗА ХАТНЯЯ ЖЫВЕЛАІ.

УСЕ НЕАБХОДНЫЯ МЕДЫКАМЕНТЫ І

Рознічны продаж па складзе спянен.

МЕНВЕТСКЛАД.

КІРАЎНІЦВА БУДАЎНІЦВА

МЕНСКАГА ФАРНТУРНАГА ЗАВОДА
праводзіць НАБОР

ЖАДАЮЧЫХ ПАСТУПІЦЬ У
ВІЦЭСНІ ФЗВ ДЛЯ ПАДРЫХОЎКІ ЭЛЕКТРАМАНЦЕРАЎ І
СЛЕСАРОЎ.

Тэрмін пачынацца — 1 год.

УМОВЫ ПРЫЁМУ: агульнае адукацыя не ніжэй 7 класаў няпоўнай сярэдняй школы. Узрост не ніжэй 16 год.

Паступаючы павінны прадставіць наступныя дакументы: заяву на імя пачальніка будаўніцтва з выказаннем спецыяльнасці (электраманцэра, слесар), пасведчэнне аб адукацыі і пашпарт.

Пачатак зняцця з 1 кастрычніка.

Заявы прымаюцца з 15 па 25 верасня.

Прынятыя абслеваваюцца праездам на чыгуны да Віцебска за кошт кіраўніцтва будаўніцтва, стыпендыя ў размеры 70 руб. у месяц і інтэрнатам.

Звяртацца: Менск, Магілёўскае шасе, 9.

КІРАЎНІЦВА БУДАЎНІЦВА.

КІРАЎНІЦВА БУДАЎНІЦВА

МЕНСКАГА ФАРНТУРНАГА ЗАВОДА
праводзіць НАБОР

ЖАДАЮЧЫХ ПАСТУПІЦЬ У
ВІЦЭСНІ ФЗВ ДЛЯ ПАДРЫХОЎКІ ЭЛЕКТРАМАНЦЕРАЎ І
СЛЕСАРОЎ.

Тэрмін пачынацца — 1 год.

УМОВЫ ПРЫЁМУ: агульнае адукацыя не ніжэй 7 класаў няпоўнай сярэдняй школы. Узрост не ніжэй 16 год.

Паступаючы павінны прадставіць наступныя дакументы: заяву на імя пачальніка будаўніцтва з выказаннем спецыяльнасці (электраманцэра, слесар), пасведчэнне аб адукацыі і пашпарт.

Пачатак зняцця з 1 кастрычніка.

Заявы прымаюцца з 15 па 25 верасня.

Прынятыя абслеваваюцца праездам на чыгуны да Віцебска за кошт кіраўніцтва будаўніцтва, стыпендыя ў размеры 70 руб. у месяц і інтэрнатам.

Звяртацца: Менск, Магілёўскае шасе, 9.

КІРАЎНІЦВА БУДАЎНІЦВА.

ЗБЕРАЖЭННІ ВЫГАДНА І ЗРУЧНА ЗАХОЎВАЦЬ

АШЧАДНАЯ КАСА

ПРЫМАЕ УКЛАДЫ АД УСІХ ГРАМАДЗЯН І ВЫДАЕ ІХ ПА ПЕРШАМУ ПАТРАБАВАННЮ УКЛАДЧЫКА. СТРОГА ЗАХОЎВАЕ ТАЙНУ І НЕДАТКАВАЛЬНАСЦЬ УКЛАДАЎ. УПЛАЧВАЕ ўкладчыкам проценты па ўкладах. ВЫДАЕ І АПЛАЧВАЕ акрэдытывы. АПЛАЧВАЕ выйгрышы і купоны па аблігацыях дзяржаўных пазык.

ГРАМАДЗЯНЕ!
Карытайцеся паслугамі ашчадных кас

ці ўваляецеся вы ўкладчыкам ашчаднай касы?

БЕЛАРУСКАЯ
ДЗЯРЖАЎНАЯ КАНСЕРВАТОРЫІ
ПАТРЭБНЫ
КВАТЭРЫ І ПАКОІ
для прафесараў.
АПЛАТА ЧА ЗВОДЗЕ.
Звяртацца ў кансерватарыю (вул. Кірава, 45) і па тэлефону 22-301.

ДА ВЕДАМА НАСТАЎНІКАЎ
НАВУКОВА-ДАСЛЕДЧЫ ІНСТЫТУТ ШКОЛЬНАЯ ПЕДАГОГІІ ПРАВ